

³ Лихачев Д. С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России.— М., 1958, с. 64.

⁴ Красней В. П. Функцыянальнае развіццё беларускай літаратурнай мовы ў савецкі час.— Веснік БДУ, серыя IV, 1982, № 3, с. 6.

⁵ Воронцова К. Б. Цыт. работа, с. 194.

С. В. КЛІМУЦЬ

ДА ЎЖЫВАННЯ СЛОЎ *столькі, гэтулькі, колькі, некалькі* У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

У сучаснай беларускай мове паняцце канкрэтнай, пэўнай колькасці аднародных прадметаў, з'яў перадаецца праз пэўна-колькасныя лічэнікі, якія ў розных спалучэннях могуць абазначаць любыя колькасныя паняцці — як самыя малыя, так і самыя вялікія лікі. Выражэнне ж ня-пэўнай колькасці прадметаў ці паняццяў ажыццяўляеца пры дапамозе парадунальна нешырокага набору граматычных сродкаў: пэўна-колькасных лічэнікаў са зменай парадку слоў (*гадоў пяць*), назоўнікаў (*мнства, процъма, гурт*), розных устойлівых словазлучэнняў (*кот наплакаў*), сінтаксічных канструкцый са спалучэннямі тыпу *больш за, больш чым, мениш чым, слоў прыслоўнага (многа, мала, шмат)* і займеннікавага (*столькі, гэтулькі, колькі, некалькі*) паходжання.

Сярод гэтых сродкаў найбольш ярка вылучаюцца сваёй адметнасцю слова *столькі, гэтулькі, колькі, некалькі*. У лінгвістычнай літаратуры пакуль што няма адзінай думкі адносна вызначэння прыналежнасці слоў тыпу *столькі, колькі, гэтулькі, некалькі* да пэўнай часціны мовы. Адны вучоныя адносяць іх да лічэнікаў¹, другія лічаць іх займеннікамі².

Даследуючы станаўленне часцін мовы ў гістарычным аспекте, аўтары дапаможніка «Гістарычная марфалогія беларускай мовы» разглядаюць слова *столькі, колькі, гэтулькі, некалькі* як няпэўна-колькасныя лічэнікі, але тут жа зазначаюць, што «гэтыя слова генетычна не звязаны з асноўным ядром лічэнікаў. Частка іх судносіцца з прыслоўямі (*многа, мала, шмат, крыху*), а частка — з займеннікамі (*колькі, некалькі, столькі*), яны захоўваюць асноўныя марфалагічныя ўласцівасці гэтых часцін мовы». І дадаюць, што «да няпэўна-колькасных лічэнікаў належжаць слова, якія абазначаюць дакладна не вызначаныя, абагульнена-колькасныя паняцці»³.

Пасправаум акрэсліць выпадкі ўжывання слоў *столькі, колькі, гэтулькі, некалькі* ў сучаснай беларускай мове. З'яўляючыся ў самой сутнасці няпэўна-колькаснымі лічэнікамі, гэтыя слова валодаюць займеннікавымі (абагульнена-указальнымі) значэннямі: *колькі* — пытальна-адносным, *некалькі* — неазначальным (няпэўным), а *столькі, гэтулькі* — указальным. У адрозненне ад пэўна-колькасных лічэнікаў яны спарядчына ўтвараюць формы ацэнкі (*столечкі*), могуць спалучацца з адцягненымі назоўнікамі (*колькі радасі*). Словы *столькі, гэтулькі, колькі, некалькі* не маюць катэгорый роду і ліку, не абазначаюць адцягненых лікі, а толькі указываюць на іх. У спалучэнні з назоўнікамі яны ўтвараюць колькасна-іменныя словазлучэнні, якія абазначаюць няпэўную колькасць. Напрыклад: *Ні адна весялуха не знае столькі песень на ўсіх братніх мовах, якія спяваете кожны дзень...* як ты, мая Радзіма (М. Танк. Кожны дзень). У вачах яе было гэтулькі сапраўднай роспачы, што хто бачыў у гэтую хвіліну яе твар, таму рабілася страшна (К. Чорны. Трэцяе пакаленне). Словы *столькі, гэтулькі* нельга замяніць у даным кантэкслі пэўнымі лікамі.

Словы *столькі, гэтулькі, колькі, некалькі* скланяюцца як прыметнікі ў множным ліку: «Што за глупства?» — уголос загаманіў ён, каб разумна аблеркаваць, адкуль жа тут агонь у столькіх месцах: начлежнікаў на парыні быць не можа, а яшчэ што ж? (М. Гарэцкі. Роднае карэнне). Там спакойна і вялікасна шумяць хвоі; там мякка пад нагамі

і вельмі зацішна; і таму, мусіць, так прытульна здаецца на малым пасёлку, што некалькім новымі хатамі прыткнуўся да гэтай сцяны хвояў (К. Чорны. Вечер і пыл). Формы вінавальнага склону залежаць ад адушаўленасці — неадушаўленасці назоўніка: «*А вы падрамали б, як каторыя*», — адазвалася *са смехам Ганна, зірнуўши на некалькіх дзядзькоў, што разлегліся ў траве* (П. Мележ. Людзі на балоце). Двоє кінуліся шнырыць па кішэнях. Але ўсё гэта хутка спынілі, бо з гары на адлегласці якога кіламетра *заўважылі некалькі машины, якія ішли з заходу* (М. Лынькоў. Векапомныя дні). Але гэта супрацьпастаўленне не заўсёды вытрымліваецца ў мове: *Майка пачула пахранванне коней, убачыла некалькі чалавек* (М. Лынькоў. Векапомныя дні). Затым ён прывёў іх у сені, дзе ўсе дружна загрукалі *намёрзлыі ботамі, абіваючы снег, і, калі расчыніў дзвёры ў хату, з-за занавескі з нейкаю трантай у руках выскачыла Сцепаніда і ажно войкнула, згледзеўши на пароże столікі незнаёмых мужчын* (В. Быкаў. Знак бяды).

Пералічаныя слова могуць спалучацца з назоўнікамі роднага склону, якія абазначаюць рэчыўныя прадметы і абстрактныя паняцці: *Куды гэта столікі вады цягаеш?* (Я. Колас. У двары пана Тарбецкага). Але, як вядома, святыя каля гармат не хадзілі, ваенныя тэхнікі не вывучалі, пораху не нюхалі, дык і карысці з іх было гэтулькі ж, як і з дзірак у мосце (Я. Колас. На ростанях).

Словы *столікі, гэтулькі* спалучаюцца таксама са зборнымі назоўнікамі, утвараючы словазлучэнні, якія ўказваюць на няпэўную колькасць: *Яшчэ ніколі дзядзька з роду не бачыў гэтулькі народу* (Я. Колас. Новая зямля). *Ах, якая памяць у нас стала!* Думаю, яны там лέтуюць. *А ўлетку, калі столікі пастаў, і снягір мяняе афарбоўку, на яго не звяртаеш увагі* (І. Шамякін. Петраград — Брэст). Часам слова *столікі, гэтулькі* могуць ужывацца ў адным кантэксце з дакладна названай колькасцю. Напрыклад: *Восемдзесят пяць гадоў дзеду Паўлу. І калі іх набралася столікі — не агледзеўся дзед: няўзнакі накастрэжыліся гады* (Я. Колас. Збоку ад жыцця). *Станцыя патрабавала высласць дваццаць пяць чалавек нагружанаць вагоны.* Адкуль жа ўзяць гэтулькі народу (Я. Колас. Хаім Рыбс).

Сустракаюцца выпадкі, калі слова *столікі, гэтулькі, колькі* спалучаюцца з дзеясловамі: *Гэтулькі сядзе ў адзіноце, як крот у нары, можна і з глазду з'ехаць, раптам вылезши на свет божы* (А. Кулачоўскі. Сустрэчы на ростанях). Гляджу я на яго і сэрца заходзіцца — дзе гэта было, каб такому малому ды столікі перажыць за кароткі свой век (М. Лынькоў. Векапомныя дні). *Колькі тут выхадзілі яе немаладыя ўжо ногі, перарабілі яе хворыя руки* (В. Быкаў. Знак бяды). У такіх канструкцыях яны выконваюць функцыю колькасных прыслоўяў, выражаяюць колькасныя прыметы дзеяння, але не называюць розныя акаличнасці, а толькі ўказваюць на іх ці служаць для абавязнення: *Неяк яна не стрывала і ўвечары, управіўши са скацінай, сказала Петраку, што трэба пагаварыць з Якімоўскім, што так нягожа, яны ж з ім столікі жылі ў добрасці, згодзе, без сваркі, а цяпер...* (В. Быкаў. Знак бяды). *Зазлавала на сябе, што гэтулькі стаіць тут, выслушоўвае* (Т. Гарэлікова. Перад усім светам).

У сучаснай беларускай мове колькі часта выступае ў ролі няпэўнага слова *некалькі*. Напрыклад: *За колькі год перад гэтым на tym самым месцы, дзе стаяў на змроку Бушмар, калі напаткала Аміля, адбылося не зусім звычайнэ здарэнне* (К. Чорны. Лявон Бушмар). *Багуновіч* *рассказваў, як яны дзён колькі назад, сустрэлі наркома замежных спраў Савецкай рэспублікі Троцкага, які з дэлегацыяй праехаў праз станцыю ў Брэст-Літоўск для вядзення мірных перагавораў* (І. Шамякін. Петраград — Брэст). Пры замене слова *колькі* словам *некалькі* колькасць застаецца няпэўнай. Іншы раз слова *колькі* словам *некалькі* колькасць застаецца няпэўнай. Іншы раз слова *колькі* ўжываецца ў складаназалежных сказах для сувязі прадыкатыўных частак і указвае на адносіны даданай часткі да галоўнай: *Электрыфікатаў плаціць, коль-*

кі сам хоча (Я. Колас. У двары пана Тарбецкага). Усе хваробы, колькі ў яе было іх, быцам ажылі, схапілі ўсю яе, скруцілі, і не было ў ёй нічога жывога, усё было не сваё (Т. Гарэліка. Перад усім светам).

Паводле слоў I. А. Каншына, слова *столько*, сколько ў рускай мове нярэдка сумышчаюць уласную функцыю з функцыяй узмацняльна-клічнай часціцы, надаючы паведамленню эмацыйнальную афарбоўку⁴. Параўнаем у беларускай мове: *Пятрок аж падзвіўся: столькі народу, і ціха прайшоў па бруку, амаль страхавіта мінаючи той чалавечы гармідар* (В. Быкаў. Знак бяды). *Ночка якая, га?* — сказаў стары. — *Канюшына як пахне Сымонава, ліха яго галаве!* *Столькі коп!*... (Я. Брыль. Галія). У такім разе колькі, столькі па сваім значэнні некалькі набліжаюца да ўказальных часціц *ну і*, але ж *і* і *інш.* Параўнаем: *Пятрок аж падзвіўся: ну і народу...* *Пятрок аж падзвіўся: але ж і народу...* *Канюшына як пахне Сымонава, ліха яго галаве!.. Ну і коп!..* *Канюшына як пахне Сымонава, ліха яго галаве!.. Але ж і коп!..* Аднак тут выражана значэнне вялікай колькасці, якая праяўляеца ў спалучэнні часціцы з назоўнікам. Адносна гэтага некаторыя даследчыкі заўважаюць, што часціцы валодаюць вельмі своеасаблівым лексічным значэннем, якое супадае з іх функцыямі і праяўляеца, як правіла, толькі ў спалучэнні з іншымі словамі⁵.

У мастацкай літаратуры часам слова *колькі* можа ўжывацца з няпэўнай часціцай -то і набываець значэнне слова *некалькі*: *А я і не пазнала Васіля Іванавіча. Колькі разоў ён быў у нашым калгасе і ў хату заходзіў не раз! Колькі то гадоў прайшло з таго часу, а цяпер вось... цяпер...* (М. Лынкоў. Векапомныя дні). Як відаць, тут экспрэсіўна выдзелена мадальнае значэнне пацвярджэння невялікай колькасці (параўн.: *усяго некалькі гадоў...*). Слова *колькі* можа суадносіцца са словам *столькі*, утвараючы адзінае цэлае (складаны сказ) са значэннем няпэўнай колькасці, якое звычайна суправаджаеца градацічным адценнем: *Дзядзька Пятрусь быў жартавунік. Я яго памятаю з малку. И колькі памятаю, столькі ён гаварыў і жартаваў* (Я. Брыль. Глядзіце на траву). Спалучэнне *колькі ... столькі* ў складзе: *А над тым, што ён прыносіць мала, не вельмі задумваўся. Колькі плоціць, столькі і прыносіць* (М. Гіль. Тэлеграма з Кавалевіч) — раскрывае сэнс слова *мала*, якое абазначае невялікую колькасць, але ў той жа час і няпэўную.

Слова *колькі* нярэдка ўваходзіць у склад фразеалагічных зваротаў, якія маюць значэнне няпэўнай колькасці: Напрыклад: *Ну, табе добра было і мясіць, у цябе для гэтага адмысловыя руки — як чарпакі. Ты аднёю рукою ліха ведае колкі воску агорнеш за адным махам...* Што ты да сябе Аляксандра раўняеш, колкі ў яго тае ручкі, як вераб'іная лапка (К. Чорны. Вечер і пыл). Аднак няпэўнай колькасці звычайна реалізуецца ў выглядзе: *вельмі многа — вельмі мала.*

Слова *некалькі* ў стылістычных адносінах з'яўляеца нейтральным: яно заўсёды выражаете значэнне няпэўнай колькасці і ў той жа час надта абмежаванай. Такое слова не суадносіцца з лікам *адзін* і *два*. Прыклады паказваюць, што звычайна слова *некалькі* — «гэта некаторы лік у межах ад трох да дзесяці»⁶. Напрыклад: *Некалькі сялян гаварыла з ім, паказваючы на Грышу* (Я. Колас. Крыававі вір). *Старожытнаму Случэску сёлета — 866 гадоў. Вітаўт падараваў яго брату польскага караля Ягелы Уладзіміру Альгердавічу, нашчадкі якога — Амелькавічы — уладарылі ім некалькі стагоддзяў* (А. Гаўрон. Мінскі мердыян).

Слова *некалькі* у форме назоўнага і вінавальнага склонаў спалучаеца з назоўнікам роднага склону множнага ліку, утвараючы з ім несвабоднае словазлучэнне. У такім словазлучэнні яно з'яўляеца галоўным кампанентам, а ў ролі залежнага слова выкарыстоўваючы назоўнікі, якія паддаюцца лічэнню або абазначаюць адзінкі вымярэння. Напрыклад: *Прайшло некалькі маладых настаўнікаў, але іх*

нельга было пазнаць у натоўпе моладзі (Я. Радкевіч. Па песні ў Агароднікі). Ён не чуў нават таго, як праз некалькі хвілін за кармой разрэзаў штармавую ноч тытанічна магутны выбух (У. Караткевіч. Вока тайфуна).

Часам слова *столькі*, *гэтулькі*, *колькі*, *некалькі* трацяць здольнасць скланяцца пры спалучэнні іх з назоўнікамі ў форме роднага склону, што адносяцца да лексіка-граматычных катэгорый рэчыўнасці (*колькі цукру*), зборнасці (*гэтулькі народу*) і абстрактнасці (*столькі радасці*). У гэтым разе названыя слова набываюць марфалагічныя прыметы займеннікавых прыслоўяў. Нескланяльнасць іх тлумачыцца не толькі семантычнымі і граматычнымі асаблівасцямі лічэбнікаў, але і назоўнікаў, з якімі яны спалучаюцца.

Словы *столькі*, *колькі*, *гэтулькі*, *некалькі* ва ўскосных склонах маюць значэнне і форму множнага ліку (*столькіх*, *некалькіх*, *столькім*, *некалькім* і г. д.), што не адпавядае лікавай форме і лікаваму значэнню кіруемых назоўнікаў, якія ўжываюцца ў межах названых трох катэгорый толькі ў форме адзіночнага ліку. Не скланяюцца гэтыя слова і пры спалучэнні іх з рэчыўнымі назоўнікамі, якія маюць толькі форму множнага ліку (*колькі дражджэй*): формы ўскосных склонаў *колькі*, *столькі*, *гэтулькі*, *некалькі* маюць значэнне няпэўнай колькасці толькі тых прадметаў, якія паддаюцца лічэнню.

Такім чынам, спецыфіка ўжывання слоў *некалькі*, *столькі*, *колькі*, *гэтулькі* залежыць ад лексіка-граматычных асаблівасцей кампанентаў і іх узаемнай спалучальнасці ў складзе словазлучэння.

¹ Гл.: Бурак Л. І. Сучасная беларуская мова.— Мінск, 1974; Виноградов В. В. Русский язык.— М., 1972; Грамматика беларусской мовы, т. 1, АН БССР.— Мінск, 1962; Русская грамматика, т. 1, АН СССР.— М., 1982; Современный русский литературный язык / Под ред. П. А. Леканта.— М., 1982; Супрун А. Е. Славянские числительные.— Минск, 1969.

² Гл.: Галкина-Федорук Е. М., Горшкова К. В., Шанский Н. М. Современный русский язык.— М., 1957; Современный русский язык, ч. 2 / Под ред. П. П. Шубы.— Минск, 1981; Сучасная беларуская літаратурная мова. Марфалогія / Пад рэд. Ф. М. Янкоўскага.— Мінск, 1980; Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык, ч. 2.— М., 1981.

³ Булык А. М., Жураўскі А. І., Крамко І. І. Гістарычная марфалогія беларускай мовы.— Мінск, 1979, с. 202.

⁴ Гл.: Каншин И. А. Неопределенно-количественные числительные и их синтаксические функции в современном русском литературном языке.— Навукові записні (Львівський державний педагогічний інститут), 1959, т. 12, ч. 2, с. 120.

⁵ Гл.: Астаф'ева Н. И., Киселев И. А., Кравченко З. Ф. Современный русский язык.— Минск, 1982, с. 3.

⁶ Супрун А. Е. Славянские числительные, с. 24.

У. А. САРОКА

З СЕМАНТЫЧНАЙ ГІСТОРЫИ НАРОДНЫХ НАЙМЕННЯЎ ПРАДМЕТНА-БЫТАВОЙ ЛЕКСІКІ (На матэрыйле беларускага фальклору і старабеларускіх помнікаў)

Сярод шматлікіх назваў прадметна-бытавой лексікі беларускіх народных казак, запісаных у канцы XIX — пачатку XX стагоддзя, цікавую семантычную групу складаюць народныя найменні халодных частак жылога будынка: *сені*, *сенцы*, *сёнкі*, *сіенечкі*, *ганак*, *крыльцо*, *балкон*. У гэтым невялікім артыкуле асноўная ўвага ўдзяляецца семантычнаму аналізу пералічаных слоў у параўнальнym плане з данымі старабеларускай літаратурна-пісмовай і сучаснай беларускай мовы ў яе літаратурнай і дыялектнай формах.

Як сведчыць моўны матэрыйл казак, у XIX стагоддзі на беларускіх землях самай пашыранай слоўнікавай адзінкай даследаванай мікрагруппы была назва *сені*. І назва *сені*, і яе структурна-семантычныя дубле-